

ПЕРШАЕ ПАЎСЮДНАЕ ПАСЛАНЬНЕ АПОСТАЛА ПЯТРА

- 1** Пётар, апостал Ісуса Хрыста, — выбранным вандроўнікам, расьцярушаным у Поньце, Галятыі, Кападокіі, Азіі і Бітвынії,
- 2** паводле прадбачаньня Бога Айца, праз асьвячэньне Духа, дзеля паслухмянасьці і пакрапленьня крывёю Ісуса Хрыста: ласка і супакой няхай вам памножыцца!
- 3** Дабраслаўлёны Бог і Айцец Госпада нашага Ісуса Хрыста, Які паводле вялікай літасьці Сваёй адрадзіў нас праз уваскрасеніе Ісуса Хрыста з мёртвых дзеля жывое надзеі,
- 4** дзеля спадчыны незьнішчальнае і беззаганнае, якая не завяне і якая захаваная дзеля нас у небе,
- 5** і сілаю Божаю праз веру ахоўвае дзеля збаўленьня, якое гатова адкрыцца ў апошні час.
- 6** З гэтага радуйцеся, крыху цяпер, калі трэба, ад розных спакусаў пасмуткаваўшы,
- 7** каб выпрабаваньне веры вашае, якая шмат каштоўнейшая за золата, што гіне, хоць і агнём выпрабоўваецца, было знайдзена на хвалу, і пашану, і славу ў адкрыцці Ісуса Хрыста,
- 8** Якога, ня бачыўшы, любіце і дзеля Якога, хоць не аглядаючы, але верачы [ў Яго], радуюцеся радасцю невымоўнаю і найслайнейшую,
- 9** атрымліваючы вынік веры вашае — збаўленьне душаў.
- 10** Гэтага збаўленьня шукалі і дапытываліся прарокі, якія прарочылі пра ласку адносна вас,

11 дасьледуючы, пра што ці пра якую пару паведамляў у іх Дух Хрыстовы, прадвяшчаючы пакуты Хрыстовыя і славу пасъля іх.

12 Ім было адкрыта, што ня ім, але нам служыла абвешчанае вам цяпер тымі, якія дабравесыцілі вам у Духу Святым, Які пасланы з неба, да чаго анёлы жадаюць прыхіліца.

13 Дзеля гэтага, падперазаўшы паясьніцы разуму вашага і будучы цъярэозымі, да канца спадзявайцеся на ласку, якая прыносіца вам у адкрыцьці Ісуса Хрыста.

14 Як паслухмянья дзеци, не прыпадабняйцеся ранейшым пажаданьням у няведаньні вашым,

15 але, паводле [прыкладу] Святога, Які паклікаў вас, і самі будзьце святымі ў-ва ўсім ладзе жыцьця,

16 бо напісана: «Будзьце святыя, бо Я — Святы».

17 І калі называецце Айцом Таго, Які судзіць кожнага паводле справаў ягоных, не ўзіраючыся на ablічча, са страхам праводзьце час вандраваньня вашага,

18 ведаючы, што не зынішчальным срэбрам ці золатам выбайленаы вы ад марнага ладу жыцьця, перададзенага ад бацькоў,

19 але каштоўнай крывёю Хрыста, як Ягняці беззаганнага і неапаганенага,

20 прадвызначанага яшчэ да стварэння сьвету, але зъяўленага ў апошнія часы дзеля вас,

21 якія паверылі праз Яго ў Бога, Які ўваскрасіў Яго з мёртвых і даў Яму славу, каб вера вашая і надзея была ў Богу.

22 Ачысьціўшы душы вашыя паслухмянасьцю праўдзе праз Духа дзеля некрывадушнага браталюбства, з чыстым сэрцам шчыра любіце адзін аднаго,

23 як тыя, што адроджаныя не са зынішчальнага насенія, але з незынішчальнага, праз слова Бога

Жывога, Які трывае на вякі.

24 Бо ўсякае цела — як трава, і ўсякая слава чалавечая — як кветка на траве; засохла трава, і кветка яе ўпала,
25 але слова Госпада трывае на вякі. А гэта ёсьць тое слова, якое вам дабравешчана.

1 Пт 2

- 1** Дык адклаўшы ўсякую ліхоту, і ўсякі подступ, і крывадушнасьць, і зайдзрасць, і ўсякі абмаўлянныні,
- 2** як нованараджаныя немаўляты, зажадайце чыстага слоўнага малака, каб ад яго вы расълі,
- 3** бо вы пакаштавалі, што Госпад добры.
- 4** Падыходзячы да Яго, жывога Камяння, адкінутага людзьмі, але выбранага Богам, каштоўнага,
- 5** і самі, як жывыя камяні, будуйцесь ў дом духоўны, святарства съвятое, каб узносіць духоўныя ахвяры, адпаведныя Богу, праз Ісуса Хрыста.
- 6** Дзеля гэтага і зъмешчана ў Пісаныні: «Вось, Я кладу ў Сыёне кутні Камень, выбраны, каштоўны, і хто верыць у Яго, ня будзе асаромлены».
- 7** Дык Ён для вас, якія вераць, — каштоўнасьць, а для тых, якія ня вераць, — камень, які адкінулі будаўнікі, які стаўся галавой вугла,
- 8** камень спатыкненіня і скала згаршэння для тых, якія спатыкаюцца аб слова, не скараючыся, дзеля чаго і пакінутыя.
- 9** А вы — выбраны род, валадарнае съвтарства, народ съвяты, людзі, атрыманыя як удзел, каб абвяшчаць цноты Таго, Які паклікаў вас з цемры ў дзіўнае съвято Сваё,
- 10** некалі не народ, а цяпер — народ Божы; [некалі] не мілаваныя, а цяпер — памілаваныя.

11 Улюбёныя, прашу вас, як прыходняў і вандроўнікаў, высыцерагайцеся цялесных пажаданьняў, якія змагаюцца супраць душы,

12 і мейце добры лад жыцця між паганамі, каб яны за тое, за што ачарняюць вас, як ліхадзеяў, гледзячы на добрыя справы [вашыя], славілі Бога ў дзень адведзінаў.

13 Дык падпарадкоўвайцеся ўсякаму стварэньню чалавечаму дзеля Господа, ці то валадару, як вышэйшай [уладзе],

14 ці то ваяводам, як праз яго пасыланым дзеля помсты ліхадзеям і дзеля пахвалы тым, якія робяць дабро.

15 Бо гэткая ёсьць воля Божая, каб мы, робячы добро, прымушалі замаўчаць невуцтва неразумных людзей,

16 як свабодныя, і не як тыя, што свабоду маюць як падставу для ліхоты, але як слугі Божыя.

17 Усіх паважайце, брацтва любіце, Бога бойцеся, валадара шануйце.

18 Слугі, з усякім страхам падпарадкоўвайцеся ўладарам, ня толькі добрым і спагадным, але і круцельскім.

19 Бо гэта ласка [Божая], калі хто дзеля сумленья Божага пераносіць смутак, церпячы несправядліва.

20 Бо што за слава, калі вы трываеце, як б'юць вас за грахі? Але калі робячы добро і церпячы, трываеце, гэта ласка ў Бога.

21 Бо вы на гэта пакліканыя, бо і Хрыстос перацярпеў за нас, пакінуўшы нам прыклад, каб мы ішлі па сълядах Ягоных.

22 Ён не зрабіў аніякага грэху, і не было подступу ў вуснах Ягоных.

23 Ён, зьневажаны, не зьневажаў у адказ, церпячы, не пагражаяў, а перадаў [суд] Тому, Хто судзіць справядліва.

24 Ён грахі нашыя Сам узынёс у целе Сваім на дрэва, каб мы, памёршы дзеля грахоў, жылі ў праведнасьці; ранамі Ягонымі вы аздароўленыя.

25 Бо вы былі як авечкі, што заблукалі, але цяпер вярнуліся да Пастьра і Епіскапа душаў вашых.

1 Пт 3

1 Таксама і вы, жонкі, падпарадкоўвайцяся сваім мужам, каб і тыя, што не скараюцца слову, ладам жыцьця жонак бяз слова былі здабываныя,

2 гледзячы на чыстае жыцьцё вашае ў страху [Божым].

3 Няхай будзе [аздобаю] ня вонкавае заплятаныне валасоў і залатыя ўпрыгожваныні або апрананыне ў шаты съвету,

4 але таемны сэрца чалавек у незынішчальнасьці ціхага і спакойнага духа, што вельмі каштоўна перад Богам.

5 Бо гэтак некалі аздаблялі сябе, падпарадкоўваючыся сваім мужам, і съвятыя жанчыны, якія спадзяваліся на Бога.

6 Гэтак Сара слухалася Абрагама, называючы яго гаспадаром, і вы сталіся дзецьмі яе, калі робіце добро і не палохаецяся аніякага страху.

7 Таксама і вы, мужы, жывіце з разуменем з жонкамі, аддаючы ім, як найслабейшай пасудзіне, пашану, бо і яны — суспадчынніцы ласкі жыцьця, каб не было перашкоды ў малітвах вашых.

8 Нарэшце, будзьце ўсе аднадумныя, спачувайце адзін аднаму, [будзьце] браталюбныя, спагадлівыя, пачцівныя,

9 не аддавайце ліхам за ліха ці зьнявагай за зьнявагу, а, наадварот, дабраслаўляйце, ведаючы, што вы дзеля гэтага пакліканыя, каб узяць у спадчыну дабраслаўленыне.

10 Бо хто хоча жыцьцё любіць і бачыць добрыя дні, няхай стрымлівае язык свой ад ліхоты і вусны свае, каб не гаварылі падступна,

11 няхай ухіляеца ад ліха і робіць добро; няхай шукае супакою імкнеца да яго.

12 Бо вочы Господа — на праведных, і вуши Ягоныя — да просъбаў іхніх, але ablічча Господа — супраць тых, якія робяць ліхое.

13 I хто зробіць вам зло, калі вы станецеся пераймальнікамі добраага?

14 Але калі вы і пацярпелі за праведнасць, вы шчасльвія. А страху іхняга не палохайцеся і не трывожцесь.

15 Господа Бога съяціце ў сэрцах ваших. Будзьце зайды гатовыя даць адказ кожнаму, хто просіць у вас слова адносна вашае надзеі, з ціасцю і са страхам,

16 маючы добрае сумленъне, каб у тым, за што ачарняюць вас, як ліхадзеяў, былі асаромленыя тыя, якія ганяць ваш добры лад жыцьця ў Хрысьце.

17 Бо, калі хоча воля Божая, лепш цярпець, робячы добрае, чым робячы благое.

18 Бо і Хрыстос, каб прывесці нас да Бога, раз пацярпей за грахі, Праведны — за няправедных, забіты целам, але ажыўлены Духам,

19 у Якім Ён і духам, што ў вязыніцы, пайшоўшы, абвяшчай,

20 тым, якія некалі не скарыліся, калі чакала іх Божае дойгацярпеньне за дзён Ноя, пры будаванні каўчэга, у якім некалькі, гэта значыцца восем душаў, былі уратаваныя ад вады.

21 Гэтак і нас цяпер на ўзор гэтага хрышчэнъне — не абмыцьцё бруду цела, але абяцаныне Богу добраага сумленъня, — збаўляе праз уваскрасенъне

Ісуса Хрыста,

22 Які, узыйшоўши ў неба, знаходзіцца праваруч Бога, і Яму падпараткаваныя анёлы, і ўлады, і сілы.

1 Пт 4

1 Дык як Хрыстос цярпеў за нас целам, і вы ўзбройцесь такой думкаю, што той, хто церпіць целам, перастае грашыць,

2 каб рэшту часу ў целе жыць не паводле чалавечых пажаданьняў, але паводле волі Божае.

3 Бо досыць ужо, што мы ў мінулы час жыцьця выконвалі волю паганаў, ходзячы ў бессаромнасці, пажаданьнях, абпіваныні віном, гулянках, банкетаваньнях і агідным ідалапаклонстве.

4 Таму яны зъдзіўляюцца, што вы не бежыцё з імі на гэты разьліў распusty, і блюзьняць.

5 Яны дадуць справаздачу Таму, Хто гатовы судзіць жывых і мёртвых.

6 Бо дзеля гэтага і мёртвым было дабравешчана, каб яны, суджаныя па-чалавечаму целам, жылі па-Божаму духам.

7 А канец усяму набліжаецца. Дык будзьце прырозуме і цвярзымі ў малітвах.

8 А перш за ўсё мейце нязъменную любоў адзін да аднаго, бо любоў прыкрые мнства грахоў.

9 Будзьце гасьцінныя адны да адных без нараканьняў.

10 Служыце адзін аднаму кожны тым дарам [ласкі], які атрымаў, як добрыя аканомы разнастайнае ласкі Божае.

11 Калі хто гаворыць — як слова Божыя; калі хто служыць — па сіле, якую дае Бог, каб у-ва ўсім славіцца Бог праз Ісуса Хрыста, Якому слава і ўлада на вякі вякоў. Амэн.

12 Улюбёныя! Не зъдзіўляйцеся пажару, які стаецца дзеля спакусы вам, як бы нешта дзіўнае здарылася.

13 Але, як супольнікі ў пакутах Хрыстовых, радуйцеся, каб і ў адкрыцьці славы Ягонай радавацца і весяліцца.

14 Калі зьневажаюць вас за імя Хрыста, вы шчасльвія, бо Дух славы, Дух Божы супачывае на вас. Тыя блюзьняць [на Яго], а вы славіце.

15 Абы толькі не цярпеў хто з вас муکі як забойца, або злодзей, або ліхадзей, або той, хто кватіцца на чужое;

16 а калі як Хрысьціянін, не саромся, але слай Бога за гэткі ўдзел.

17 Бо час пачацца суду ад дому Божага. А калі спачатку ад нас, дык які канец тых, якія не скарыліся Эвангельлю Божаму?

18 І калі праведны ледзьве збавіцца, дык бязбожнік і грэшнік дзе апынуцца?

19 Так што тыя, якія церпяць паводле волі Божай, няхай перададуць Яму, як вернаму Творцу, душы свае, робячы добро.

1 Пт 5

1 Старостаў, якія сярод вас, прашу я, сустаршыня і сведка пакутаў Хрыстовых і супольнік славы, якая мае адкрыцца:

2 пасіце Божы статак, які ў вас, гледзячы за ім не пад прынкую, але добраахвотна, і не дзеля прыбыткаў, але з ахвотаю,

3 і не пануючы над спадчынай, але даючы прыклад статку,

4 і калі зъявіцца Найвышэйшы Пастыр, атрымаеце вянок славы, які ня счэзьне.

5 Таксама і вы, маладыя, падпарадкоўвайцеся старостам, а ўсе, падпарадкоўваючыся адзін

аднаму, апраніцеся ў пакорнасцьць, бо Бог пыхлівым працівіцца, а пакорным ласку дае.

6 Дык скарыцца пад уладную руку Божую, каб Ён узвялічыў вас у свой час.

7 Усе турботы свае ўскладайце на Яго, бо Ён клапоціцца пра вас.

8 Будзьце цвярэзымі, чувайце, бо супраціўнік ваш, д'ябал, як леў рыклівы, ходзіць, шукаючы, каго праглынуць.

9 Супрацьстаньце яму цвёрдай вераю, ведаючы, што такія самыя пакуты здараюцца з братамі вашымі ў съвеце.

10 А Бог усякае ласкі, Які паклікаў нас, што крыху цярпелі, у вечную славу Сваю ў Хрысьце Ісусе, няхай Сам удасканаліць вас, няхай умацуе, няхай узмоцніць, няхай угрунтуне.

11 Яму слава і ўлада на вякі вякоў. Амэн.

12 Гэта коратка напісаў я вам праз Сілуана, вернага, як лічу, брата, каб суцешыць і засьведчыць, што праўдзівая ласка Божая, у якой вы стаіцё.

13 Вітае вас [царква], што ў Бабілоне, выбраная разам з вами, і Марк, мой сын.

14 Прывітайце адзін аднаго пацалункам любові. Супакой вам усім, якія ў Хрысьце Ісусе. Амэн.

**Новы Запавет і Кнігі Старога Запавету
Belarusian New Testament and Books of Old
Testament**

copyright © 2016 John the Forerunner Church of Christians of Evangelical Faith of Minsk City

Language: беларуская

Contributor: John the Forerunner Church of Christians of Evangelical Faith of Minsk City

Ця перакладка ў творчым даскональствам

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-No Derivatives license 4.0.

You may share, redistribute, or adapt this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

You include the above copyright and source information.

You do not use this work for commercial purposes.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.

2021-05-20

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 18 Apr 2025 from source files dated 29 Jan 2022

64be8e54-78c4-5277-8d28-9fc3e21a8e86